

УДК 371.3

**РАЗВІЦЦЁ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ І КАМУНІКАТЫЎНЫХ  
ЗДОЛЬНАСЦЕЙ ВУЧНЯЎ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ  
ШЛЯХАМ ВЫКАРЫСТАННЯ ІНТЭРАКТЫЎНЫХ МЕТАДАЎ І  
ПРЫЁМАЎ НАВУЧАННЯ**

**Каваленка Таццяна Анатольеўна**

настаўнік беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай  
установы адукацыі “Каменская сярэдня школа Бабруйскага раёна”  
(Магілёўская вобл., Бабруйскі р-н, в. Каменка, Беларусь)  
kamenka@bobruisk.edu.by

*Артыкул раскрывае сутнасць выкарыстання інтэрактыўных метадаў пры  
вывучэнні беларускай мовы, паказвае яго эфектыўнасць з пункту гледжання  
сучаснасці.*

Новая арганізацыя грамадства, новыя адносіны да жыцця  
прад’яўляюць і новыя патрабаванні да школы. Сёння асноўная мэта на-  
вучання – гэта не толькі назапашванне вучнем ведаў, уменияў, навыкаў,  
але і падрыхтоўка школьніка як самастойнага суб'екта адукацыйнай  
дзеянасці. Такім чынам, неабходна адысці ад трывальнай перада-  
чы гатовых ведаў ад настаўніка да вучня. Асноўная задача сучаснага  
навучання – выхаванне творчай, актыўнай асобы, якая ўмее вучыцца і  
удасканальвацца самастойна. Вырашэнне гэтай задачы будзе эфектыўным  
пры выкарыстанні інтэрактыўных метадаў навучання. Без выкарыстан-  
ня інтэрактыўных метадаў работы зараз проста не абысціся, бо менавіта  
яны і падтрымліваюць цікавасць сучасных падлеткаў да навучання.  
Інтэрактыўныя метады запатрабаваны ў сучасным свеце, які арыентава-  
ны на паспяховых, прадпрымальных людзей, здольных да камунікацыі,  
мабільнасці, што садзейнічае выкананню сацыяльнага заказу грамадства  
і рэалізацыі задач, якія стаяць перад школай.

Пры выкарыстанні гэтых метадаў адбываецца ўзаемадзеянне, якое  
ўзмашняе мэтанакіраваную дзеянасць педагога і вучняў паміж сабой з мэ-  
тай развіцця інтэлектуальных і камунікатыўных здольнасцей школьнікаў.  
Метадалагічна тэорыя інтэрактыўнага навучання цесна звязана з тэорыяй  
гуманна-асобаснага навучання, развіваючага навучання, а таксама з тэоры-  
яй праблемнага навучання.

Навуковай асновай інтэрактыўнага навучання можна лічыць тэорыю  
педагагічнай інтэракцыі (ад англ. *interaction* – узаемадзеянне).

Інтэракцыянізм – напрамак у сучаснай педагогіцы, які грунтуецца на канцэпцыях амерыканскага сацыёлага і псіхолага Дж. Г. Міда.

Асноўнай мэтай інтэрактыўнай методыкі з'яўляеца прывішё навыкаў самастойнага пошуку адказаў і навучанне праз узаемадзеянне. Пры гэтым асноўная ўвага павінна быць зроблена на ўзаемадзеянне навучэнцаў адзін з адным. Вучні пры такім падыходзе пачынаюць усведамляць патрабу разшырzyć моўныя задачы, выказаць свае меркаванні, зрабіць высновы. Мэта настаўніка – стварыць умовы, пры якіх навучэнцы самі будуць здабываць і канструяваць веды.

С. С. Кашлеў вызначыў інтэрактыўныя метады як “спосабы мэтанакіраванага ўзмоцненага міжсуб'ектнага ўзаемадзеяння педагога і вучняў па стварэнні аптымальных умоў свайго развіцця” [6, с. 37].

Метады стварэння спрыяльнай атмасфэры, арганізацыі камунікацыі за аснову маюць камунікатыўную атаку, якая ажыццяўляеца педагогам у самым пачатку педагогічнага ўзаемадзеяння для аператыўнага ўключэння ў сумесную работу ўсіх і кожнага вучня.

Метады арганізацыі абмену дзеянісцямі прадугледжваюць спалучэнне індывідуальнай і групавой сумеснай работы ўдзельнікаў педагогічнага ўзаемадзеяння, сумесную актыўнасць. Галоўнай прыметай гэтых метадаў з'яўляеца аб'яднанне вучняў у творчыя групы для сумеснай дзеянісці як дамінуючай умовы іх развіцця.

Метады арганізацыі сэнсатворчасці вядучай функцыі маюць стварэнне вучнямі і педагогамі новага зместу педагогічнага працэсу, стварэнне вучнямі свайго індывідуальнага сэнсу пра вывучаемыя з'явы і прадметы, абмен гэтымі сэнсамі.

Метады арганізацыі рэфлексійной дзеянісці накіраваны на самааналіз і самаацэнку ўдзельнікамі педагогічнага ўзаемадзеяння сваёй дзеянісці, яе вынікаў.

Інтэгратыўныя метады з'яўляюцца спосабам ўзаемадзеяння педагога і вучняў, у якіх аб'ядноўваюцца ўсе вядучыя функцыі інтэрактыўных метадаў.

Менавіта гэтыя метады і прыёмы кожнаму вучню даюць магчымасць стаць актыўнымі суб'ектамі навучальнага працэсу, самастойна адшукаць свой спосаб вырашэння пастаўленай задачы, пры гэтым выкарыстаць свой уласны вопыт, які не менш важны, чым вопыт настаўніка.

Інтэрактыўныя прыёмы і метады можна выкарыстоўваць на кожным этапе вучэбнага занятку. Колькасць можа вар'іраваць у залежнасці ад ступені валодання гэтымі прыёмамі і метадамі самімі вучнямі, колькасцю вучняў у класах, групах.

Гэта дапамагае ўключыць вучняў у парную, групавую, індывідуальную дзейнасць і садзейнічаюць развіццю інтэлектуальных здольнасцей.

Імі нельга падмяніць увесь працэс навучання, але зрабіць яго больш эфектыўным і цікавым магчымым.

Выкарыстанне канкрэтных метадаў і прыёмаў на розных этапах урока могуць быць прыкладна такім:



Выкарыстанне дадзеных метадаў дазваляе зрабіць вучэбны працэс разнастайным, павышаючы вучняў матывацыйно да навучання і цікавасць да прадмета, развівае творчую актыўнасць і вучыць самастойна думаць, стварае ўмовы для развіцця асобы.

### Спіс літаратуры

1. Запрудскі, М. І. Актыўная ацэнка – новая стратэгія навучання / М. І. Запрудскі // Актыўная ацэнка : метад. дапам. / укл. Н. Ільініч. – Мінск, 2013. – С. 29–40.
2. Запрудский, Н. И. Моделирование и проектирование авторских дидактических систем : пособие для учителя / Н. И. Запрудский. – Минск : Сэр-Віт, 2008. – 336 с.
3. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии – 2 / Н. И. Запрудский. – Минск : Сэр-Віт, 2010. – 256 с.
4. Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения педагогике / С. С. Кашлев. – Минск : Вышэйшая школа, 2004. – 176 с.